

Нацыя і нацыяналізм

Злучэньне ўсіх народаў ў вадну агульную людзкую сям'ю — ёсьць той ідэал, які стаіць аднолькава перад усімі народамі і людзьмі, ды той народ, які не мае перад сабою гэтага ідэала, трэба лічыць адсталым, нават можна сказаць, што народ, які не мае перад сабою гэтага ідэалу — не мае ў сабе нацыянальнае вартасыці; бо чым жа ж вызначаецца вартасыць кожнага народу, як не тымі ідэямі, у звязу з якімі народ творыць самога сябе.

Кожная нацыя мае свае пэўныя адзнакі, як і кожны асобны чалавек; і як немагчыма ад чалавече асобы адобраць ягоных асаблівасыцяў, не пазбавіўшы гэтай асобы яе натуральных правоў, гэтак сама немагчыма адобраць ад народу ягоных асаблівасыцяў, не пазбавіўшы яго такіх самых правоў. Калі мы адбярэм ад асобнае асобы ейныя правы, дык гэта значыць, што кінем гэтую асобу ў рабства, гэтак сама паніволовіваецца кожны народ, ад якога адбіраюць ягоныя натуральныя права. Сэнс гэтага рабства заключаецца ўтым, што як у асобы з адабранымі, правамі гэтак і ў народу з адабранымі правамі ніяма магчымасыці служыць пастаўленым мэтам і ідэалам сваімі ўласнымі сіламі, паводле свайго ўласнага разумення. Паняволены народ, як паняволеныя асобы, калі нават імкненцца да якіх мэтаў і ідэалаў, дык ён імкненцца чужою воляю, чужою сілаю, і здабывае ў сваім імкненіні цэннасці жыцця не сваімі ўласнымі, але чужымі асаблівасыцямі.

Хіба ж не можа быць ніякага сумніву ўтым, што гэта ёсьць найвялікшая несправядлівасыць паводле людзкіх, боскіх, навуковых, натуральных і усялякіх іншых разуменняў. Адобраць ад чалавека ці народа ягоную волю і ягоныя асаблівасыці, ды прымусіць яго імкнунцца да здабыткаў і ідэалаў чужою воляю ў развою чужых асаблівасыцяў — гэта значыць тое самае, аб чым сказаў Ісус: закопваць скарбы, каб яны не прыносялі карысці.

Пераконваць некага ўтым, што беларускі народ ёсьць народ — не разнавіднасць якога інакшага народа — дзеля гэтага хіба што зусім бязсэнсоўна. Гэтак гаварыць таксама съмешна, як съмешна было б гаварыць, што пэўная асoba ёсьць інакшая ад іншых людзей дзеля таго, што мае свае

вочы, свае вушы, свой нос, свае ўражэніні і г.д. Гэткія і падобныя гутаркі ў канцы канцоў зводзяцца праста да гэтага перакананьня, што: асаба ёсьць асаба дзеля таго, што яна асаба, а народ ёсьць народ дзеля таго, што ён народ. І ведама ж, што гэткімі гутаркамі немагчыма пераканаць не толькі нікога, але і самога сябе. Калі мы прыходзім да съядомасыці, што беларускі народ ёсьць народ, дык не трэба гэтага даказваць тым, што ён мае вось гэткія і гэткія асаблівасыці, але трэба з дапамогай гэтых асаблівасыцяў здабываць той ідэал, што стаіць перад усімі народамі.

Кожная асаба мае разуменьне, каб імкнуцца да таго, што яна лічыць разумным, кожная мае сілу — каб рабіць тое, што яна лічыць справядлівым, і кожная мае свае асаблівасыці духоўных і разумных задаткаў у развіцці якіх вынікаюць здабыткі, творачыя сусъветныя цэннасці, якія дапамагаюць разъвіццю ўсіх народаў, ды пранікаючы ў душу іншых народаў, робяць іх больш блізкімі і роднымі адны адным. І гэткім чынам ён прыблізіцца да таго ідэалу, які стаіць перад усім чалавецтвам. Калі ж беларускі народ ні пакажа ні свае волі, ні сваіх асаблівасыцяў, ды не выкажа ніякіх здабыткаў перад іншымі народамі, тады ён не будзе мець тэй цэмантнай сілы, якая скрапляе ўсе народы ў вадну агульную сям'ю, у гэтакім выпадку ён альбо зусім не будзе мець магчымасыці ўвойсьці ў супольную людзкую сям'ю, альбо ўвойдзе ў яе як разнавіднасць якога іншага народу, і запраўды не будзе мець у сабе ніякіх нацыянальных асаблівасыцяў.

Цяпер нам ясна, ў чым хаваецца тая жыцьцёвая праўда, якой абварункавана існаваньне кожнага народу, якая рабіць гэтае існаваньне праста неабходным дзеля таго, што яна з'яўляеца падставай злучэнія ўсіх народаў: народ ёсьць народ затым, што мае волю, сілу і асаблівасыці, якімі творыць сусъветныя цэннасці, што дапамагаюць злучэнню ўсіх народаў у агульную людзкую сям'ю, дзеля гэтага свабоднае разъвіццё кожнага народу ў мэтах аб'яднаньня народаў гэтак сама неабходнае, як неабходна было скасаваньне рабства для збліжэння людзкіх асабаў. Пакуль было рабства, быў пан і раб, і гэтая граніца раз'ядноўвала грамадзян няроўнасцю, што рабіла немагчымым збліжэньне чалавека з чалавекам, г[эта] з[начыць], рабіла немагчымым братэрства людзей. Гэтак сама паняволеніне адным народам другога народу будзе непраходнаю перашкодаю ў справе аб'яднаньня

ў адну людзкую сям'ю, бо пакуль будзе адзін народ выказваць свае цэннасці, а другі не будзе мець магчымасці выказаць іх, да таго часу будзе тая няроўнасць, якая ляжа прорвай між народамі.

Гэтым тлумачыцца тое, чаму народы, ідучы па шляху аб'яднання ў вадну сям'ю, стараюцца быць культурна і нацыянальна самастойнымі. З першага погляду здаецца, што гэта яшчэ больш раз'яднае людзей, але такая думка будзе вялікаю памылкаю, бо безварунковая самастойнасць кожнага народа з'яўляецца варункам усенароднага аб'яднання: народы могуць аб'яднаны на падставе роўнасці, а пакуль не будзе між імі роўнасці, да таго часу будзе між імі прорва, якая недапусціць ніякага аб'яднання.

Гэтая прорва ёсьць нацыяналізм.

Дык трэба цяпер высьветліць гэтую атрутуту, што часта хаваецца за нацыянальнай съядомасцю і робіць немагчымым збліжэньне народаў. Нацыянальную съядомасць, якая высьветлена вышэй, і якая без ніякага сумніву з'яўляецца патрэбнай, трэба расчуча адрозыніць ад нацыяналізму, які з'яўляецца як раз атрутай, што хаваецца ў думках тых элементаў, якія не усьведамляюць сабе істоты нацыянальнасці. Гэтыя элементы, зразумеўшы павярхоўна тое, што народ мае свае асаблівія адметнасці, чамусці не з таго не з сяго ўваіражаюць, што гэтыя нацыянальныя асаблівасці ёсьць нешта вельмі добрае. Ствараецца такім чынам хваравіты нацыянальны гонар, і трэба толькі прыгледзецца да нацыяналізму ўсіх нацыянальнасцяў, каб убачыць дзіўныя прычыны такога гонару. Нават адмоўныя асаблівасці нацыянальнасці бываюць прычынай гонару; дзеля гэтага не дзіва, што калі чалавек мае чым ганарыцца, дык ён лічыць вялікім шчасцем прыналежнасць да данай нацыянальнасці: “Кажуць, сам бог узлюбіў мяне, калі радзіў мяне гэткім, а не інакшым.” І яшчэ да немаведама якіх абсурдаў даходзіць нацыянальная пыха заўзятага нацыяналізму. Ясна само сабою, што гэтая нацыянальная пыха з пагардай узіраецца на іншыя народы альбо ненавідзіць іх, у кожным разе нацыяналізм замыкае чалавека ў цеснае кола уласнае нацыі, г[эта] з[начыць] ствараецца гэткі стан, што збліжэньне народу з народам робіцца немагчымым.

І вось, калі вышэй мы бачылі, што нармальнае нацыянальнае разъвіццё дапамагае збліжэньню народаў, дык на-

цыяналістычнае раз'яднанье народай съведчыць аб адваротным — іменна што нацыяналізм недапушчае разъвіцьця нацыянальных задаткаў сусьветнага значэння. Нацыяналізм толькі ганарыцца tym, што ён не дапушчае разъвіцьця. Гэта зноў ёсьць нішто іншае, як закапваньне скарбаў у землю, бо нацыяналізм скарбы жыцьця, калі яны не ідуць на ўзбагачэнье сусьветнага жыцьця, — робіцца скарбам не выкарыстаным. Скарб, які не выкарыстоўваецца безумоўна, — бескарысны.

Дык якая ж сіла застаўляе народ, не паняволены другім народам, захоўваць бескарысна свой скарб? Ці іначай кажучы, якая сіла паняволівае вольны народ, бо толькі паняволенъне не дапушчае народу разъвіваць свае асаблівасці?

Сіла гэтая ёсьць цемра, якая нават у адукаваных народай часта выдзеляецца чорнай плямаю, засланяюча ўсю іхнюю культуру; каб не дзікі нацыяналізм, дык сусьветныя здабыткі нацыі перадаваліся б іншым народам, і народы між сабою збліжаліся б, але нацыяналізм з дапамогай свае культуры хоча праглынуць іншыя народы, дык гэтыя народы, захоўваючы сваю волю, часта бываюць прымушаны адхіляць і тое добрае, што ёсьць у ваяйнічай нацыі, у кожным разе зъбліжэнъне народу робіцца нармальна немагчымым, а дзе немагчымае нармальнае, там немагчымае поўнае зразуменъне адным другога, там немагчымае нармальнае разъвіцьцё міжнароднага жыцьця.

Дык той ідэал, што стаіць у міжнародным жыцьці і да якога вядзе нармальнае нацыянальнае самаузгадаванье, робіцца недасяжным з прычыны дзікага нацыяналізму народай, які забівае ў корне зъбліжэнъне і творыць культуры для самога сябе, бо для іншых ён яе тварыць не можа. Ён хоча даць сваю культуру іншым пад варункам паняволенъня, не разумеючы таго, што адзінным варункам перадачы ўсех думак-пачуцьцяў і здабыткаў ёсьць узаемнае зразуменъне.

Калі ўсе народы зразумеюць адзін аднаго, тагды ўсе яны будуць адною людзкаю сям'ёю, а для гэтага трэба, каб кожны народ выявіў тое, што ён мае ў сабе жывое, разумнае, і адкінуць дзікае жаданъне паняволенънем другіх, заставіць іх зразумець сябе і зыліцца